

Лексічнае выражэнне ілакутыўнай мадальнасці ў публіцыстыцы Янкі Брыля

Для выражэння ілакутыўнай мадальнасці публіцыстычных тэкстаў ужываюцца разнастайныя сродкі мастацкай выразнасці. Такія сродкі садзейнічаюць эфектыўнасці кантактаў з калектыўным рэцыпіентам і высокай прагматычнай адэкватнасці тэксту.

Мастацкай публіцыстыцы Янкі Брыля ўласціва экспрэсіўная лексіка – найперш словы з суфіксамі ацэнкі і метафарычныя намінацыі, якія адлюстроўваюць мадальныя адносіны да рэчаіснасці.

Сярод лексем з эмацыянальна-экспрэсіўнай канатацыяй –
назоўнікі: *вочакі (вочки), ножкі, агеньчык, пальчыкі, дожджык, домікі, студэнтачка, кепачка, мурашачка, клёшык, гаспадынька, суседачка, хустачка, мядзведзік, зорачка, жменька, куртачка, кіёчак, сняжок, кулачок, збаночак;*

прыметнікі: *маладзенькі, разумненькі, ціхенькі, цёпленькія, маленькая, танюсенькая, жоўценькія;*

прыслоўі: *раненька, павольненька, хітранька, ціхенька.*

У публіцыстычных тэкстах Янкі Брыля пераважаюць метафары, прычым метафарызуюцца розныя часціны мовы:

дзеясловы (розныя формы): *Страляе ў неба готыка касцёла* (“Сшытак першы”); *У сонцы раставала, як нябачны лёд, духмянасць новай вясны* (“Сшытак першы”); *Я ў ёй схавваюся, у людской радасці* (“Сшытак другі”); *Не выбухнуў, не разарваўся ад успамінаў* (“Сшытак другі”); *Пальчыкі рэдкага дажджу гарэзліва абмацваюць шыбу акна* (“Сшытак чацвёрты”); *Па-жабрацку нясмела грукае дзвярыма ўбогай хаты начны вецер* (“Родны кут”); *На маленства маё... упершыню тады абрынулася шчодрым снегам беларуская зіма* (“Думкі звычайныя...”); *Варшава і сёння залітая сонцам* (“Свет далёкі і блізкі”); *Хоць гаспадыню і называюць часамі Мэры, на стале непераможна дыхалі нетутэйшым цяплом багаты ўкраінскі боршч і грэцкая каша са шкваркамі* (“На тым баку планеты”); *Словам, восень тую пражыў я шчасліва, аддаючы кожнай кнізе, звыш грашовай даніны, яшчэ і восем гразкіх або падмарожаных кіламетраў* (“Мой Чэхаў”); *пазалочаны восенню Брэст* (“Вачыма друга”);

прыметнікі: *смеінавата-ўзварушлівы шык* (“Сшытак першы”); *Кнігі яго (Упіта. – Т.С.) – іржаная, духмяная проза* (“Сшытак другі”); *бязлітасна-шчодры флэксавы пах* (“Сшытак другі”); *стрымана-радасны гул самалёта* (“Сшытак чацвёрты”); *цымбальныя скокі дажджу* (“Сшытак чацвёрты”); *святочны цяплаход* (“Сшытак чацвёрты”); *радасна-неспакойная вада* (“Сшытак чацвёрты”); *хлебна-сасновая цішыня*

(“Сшытак чацвёрты”); **румяны** ранак (“Сшытак чацвёрты”); **вялыя** ўсмешкі (“Сшытак пяты”); **Столькі лішняй работы, а бацьку весела: такая гэтая работа чыстая, белая, нават іскрыстая** (“Думкі звычайныя...”); Цяпер у княжацкім замку гэтая песня пра паштальёна гучыць для мяне ў спалучэнні з цудоўным малюнкам снежнай зімы, убачанай вачыма гарадскога хлопчыка, у спалучэнні з **румянай, пышнагрудай і звонкагалосай** радасцю маладзіц (“Думкі звычайныя...”); **увішныя** легкавушкі (“Вачыма друга”); **салодкае** імкненне (“Душа – не падарожніца”); **працавітая** зіма (“Душа – не падарожніца”);

назоўнікі: **Вароны** – у цяжкіх чорна-шэрых **сярмягах** (“Сшытак чацвёрты”); **занавескі** празрыстай смугі (“Сшытак чацвёрты”); **неабдымна** агромністы **гарбуз** зямлі (“Сшытак чацвёрты”); **Над рыштаваннямі** магутныя **журавы** кранаў (“Вачыма друга”).

У публіцыстыцы Янкі Брыля для ўзмацнення экспрэсіі спалучаюцца розныя вобразныя сродкі, найчасцей – метафары і параўнанні ў вузкім кантэксце:

Сонца на захадзе. Зірнула з-пад хмары, як спадылба, і хвалі, неспакойныя ад халоднага ветру, неяк адразу сцюдзёна, нявесела заблішчалі пад чорнай столлю нізкага неба (“Сшытак чацвёрты”); Сядзіць сабе ў любой кампаніі ціхенькі, малапрыкметны таварыш і хітранька ўсміхаецца... Ты красамоўны, разумны, вясёлы – што ж, смейся, жартуй, разгортвай, як паўлін, свой хвост бліскучасці (“Сшытак пяты”); **І другое пачуццё. І здзіўленне, і недаўменне, і пашана да таго, хто блізу сто гадоў таму назад упарта, як парастак паміж плітамі тратуара, пралез паміж дзвюма стыхіямі, рускай і польскай, насуперак усім, уключаючы і сваіх найбліжэйшых, пралез і вырас са сваім і зрэбным, і глыбока, па-народнаму, па-хлебнаму свежым беларускім словам** (“Сшытак другі”); Чайкі, як цеплаходы, па-святочнаму белыя, чыстыя (“Сшытак чацвёрты”); **Якая рانیца для засевак!.. Так і хочацца стаць на калені – з сьвяенькай, каля меха зярнят – у пухкай, цёплай раллі, што добра падышла, як падыходзіць удала рашчынены і замешаны хлеб!..** (“Сшытак чацвёрты”); **Кусты шыпыны трапляюцца на схілах яраў ды на ўзлобках, ніколі не араных, падобных на агромністыя боханы. У калючым сярэбраным голлі яшчэ ўсё трымаюцца, таксама заінелыя, аранжавыя зморшчаныя ягады. Як светлы сон, успамінаецца тут, каля іх, матыліная ружовасць пялёсткаў, пчаліны звон і ласкавае сонца** (“Сшытак чацвёрты”); **На хаду заўважаю – з галіны старога прыдарожнага клёна, некалькі крокаў перад хлопчыкам, асядае, пакалыхваецца вялікі, як далонь асілка, пажаўцелы ліст. Калі ўпадзе перад імі – хлопчык напэўна пусціць маміну руку і пабяжыць, падніме. А можа, ліст асядзе на светлыя стружкі яго валасоў – пяшчотным дотыкам нашай, бацькоўскай рукі?..** (“Вачыма друга”); **На анямелай ад ічасця белай нерушы сям-там празубліваюцца іскры, нібы падміргваюць, знікаюць, зноў глядзяць** (“Душа – не падарожніца”); **Нізка пад намі відаць**

былі хмары – халодна-шэрыя, бяскоңцыя, нібыта брук усясветна вялікай, проста касмічнай плошчы, пад якой, як здаецца адразу, другое бяздонне (“Душа – не падарожніца”).

Як бачым, ілакутыўная мадальнасць лексічнага ўзроўню публіцыстычных тэкстаў Янкі Брыля выяўляецца праз лексемы з эмацыянальна-экспрэсіўнай канатацыяй і вобразныя сродкі мовы. Яны найперш узмацняюць функцыю ўздзеяння публіцыстычнага слова. І хоць такія сродкі маўлення ўласцівы, у першую чаргу, мастацкім тэкстам, дзе рэалізуюць эстэтычную функцыю, у творах Янкі Брыля яны набываюць пэўнае стылеўтваральнае значэнне. Для многіх публіцыстычных тэкстаў гэтага пісьменніка характэрна заглыбленасць у нязначныя, здавалася б, жыццёвыя дэталі, якія неабходна няспешна прааналізаваць і апісаць. У выніку ствараецца адпаведны індывідуальны стыль – з выразнымі элементамі апісання ўбачанага і перажытага.

Літаратура

1. Брыль, Я. Збор твораў у чатырох тамах. Т. IV. – Мінск: Беларусь, 1968. – 462 с.
2. Молчанова, М.М. Прагматика публицистического текста: автореф. дис. ... докт. филол. наук / М.М.Молчанова. – Краснодар, 2000. – С. 4 – 31.
3. Москвин, В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс / В.П.Москвин. – 4-е изд., перераб. и доп.—Ростов н/Д: Феникс, 2006. – С. 610 – 623.